

Сабачая доля

Дзень быў надзвычай халодны. Вечер сыпаў снегам у вочы, залазіў пад вопратку, прадзымуваў аж да касцей. Лепш вайна, чым такое надвор'е. З прывакзальнай гродзенскай крамы з касмічна непрыгожай назвай „Спутнік” выйшаў мужчына. Без шапкі, без пальчатак, расхрыстаны. Здаецца, ён не заўважаў настырных здзекаў надвор’я над людзьмі. З кішэні даволі саліднай, дарагой, але ўжо добра заношанай курткі тырчала толькі што купленая бутэлька гарэлкі. Позірк у мужчыны быў да болю сумны, патухлы, як у алкаголіка, якому доктар-свяяк сказаў: „Будзеш піць — здохнеш!”.

Мужчына падышоў да прывакзальнага шапіка, купіў гарачую курыцу-грыль, адну аднаразовую шклянку і прысеў на лаўку непадалёк ад чыгуначнага вакзала.

— Як жыць далей?! — спытаў ён у самога сябе, наліў поўную шклянку гарэлкі і раздзёр пакет з курыцай. — Вось жа доля сабачая!

Ды не паспей ён замоўкнуць, як з-пад лаўкі вылез худы галодны сабака. Выгляд у яго быў мала аптымістычнейшы чым у чалавека. Трасучыся ад холаду, сабака з надзеяй глянуў у вочы чалавеку. Іх позіркі пера-

сякліся і абодва зразумелі — сам лёс звёў іх сёння, каб не дай Бог не загінулі ад роспачы.

Чалавек узяў курыцу, сунуў яе цалком сабаку ў зубы, а сам, зморшчыўшыся, нібы ў шклянцы была серная кіслата, выпіў, нічым не закусваочы, гарэлку. Сабака зразумеў, што забіраць курыцу ніхто не будзе, адышоўся недзе трохі далей чым на метра паўтары і, павесялеўши, стаў набіваць страўнік курацінай. А чалавек пасля трэцяга кілішка зноў загаварыў. Толькі на гэты раз з сабакам.

— Ну што, небарака, замерз? Шкада што ты не п'еш. Дапамагае. Ад усяго. І ад холаду таксама. Хоць гэта і не самая вялікая бяда — холад. Шкада, не ведаю як цябе клічуць. Мяне Mixась. Са Смаргоняў я. Ніколі не быў там? А дарма. Горад прыгожы. Прыязджай калі-небудзь. Эх, праблемы ў мяне, сабачка. Працую я кан-трабандыстам. Ужо даўно. Як перастаў працеваць смаргонскі трактарны завод. Недзе ж трэба браць грошы. Напачатку цялячыя скуры ў Польшчу вазіў. Добра зарабляў. Ды раскусілі мяне мытнікі. Перайшоў на спірт. Таксама добра было. Ды вось нейкая паласа пайшла чорная. На літоўскай мяжы злавілі, усё забралі. Потым злавілі нашыя. Амаль усе грошы на штраф пайшлі. Вырашыў легальным бізнесам заняцца. Што, думаю, вечна мне цягніца і баяцца? Ці я сабака? Пррабач, хвастаты. Заплаціў я за дазвол і ганяў машыны з-за мяжы. Падаткі плаціў. Але ў канцы года мне яшчэ нейкі падатак налічылі. Ды такі, што ў мяне вочы на лоб палезлі. Стаю, як скамянелы дыназаўр. Не магу ніяк уціміць. Як гэта падатак можа быць у некалькі разоў большы не толькі за прыбытак, але і за ўсё ўкладзенія ў справу грошы. Каравей кажучы — застаўся з нічым. А тут дзееці нечакана падраслі. Спінагрызы. Усё больш і больш патрабуюць. З сынам яшчэ не так складана. Ён кажа, каб купіў яму камп'ютэр і адчэпіцца ад мяне на паўгода. А з дзяўчатамі — бяда. Дзве ў мяне. На танцы хочуць

апрануцца прыгожа. Жонка душыць як вяроўка на карку. Кажа, што іншыя дзеци ўсё маюць, а мае — дулю з макам. Вось і круціся як хочаш.

Чалавек наліў сабе яшчэ кілішак. Выпіў. Сабака ўважліва сачыў за кожным яго рухам. Здавалася, што ён разумее ўсё сказанае Міхасём. І нават больш. Усе праблемы гэтага кантрабандыста: і цяжар ягонай працы, і неўладкаванасць у жыцці, і страх за будучыню дзяцей. І нават жудасную метамарфозу таямнічага пераўтварэння не-калі прыгожай мілай дзячынкі ў сённяшнюю сцярвозную бурклівую жонку Міхася. А калісьці тая, каб выйсці замуж за сённяшняга кантрабандыста, кінула нават вучобу ў Мінску, раўла горкімі слязамі што карова, у канханні прысягалася сем разоў на дзень. Не давала Міхасю праходу, аж пакуль не дамаглася свайго. Затое мае разраз чым папракаць. Маўляў, Міхась змарнаваў яе маладосць і мары. Як падмянілі ўсё адно.

— Не было ў мяне выйсця, — працягваў свой сумны аповед чалавек. — Вырашыў зноў нелегальшчынай заняцца. Пазычыў грошы ў добрых людзей і ў Польшчу з кантрабандай. Ды зноў не пашанцавала. Як кажуць — дзе тонка, там і рвецца. Спачатку злавілі палякі. І прасіў я іх, і маліў, бяду сваю расказаў шчыра, як бацюшку на споведзі. Ды дзе там. Тавар забралі, ды яшчэ штраф далі. На рэшту, што засталася, купіў я ў Польшчы золата. Хоць штраф адраблю, думаю. Ды на нашай мяжы мытніца папалася — звер у спадніцы. Усё забрала. Я ёй пра свае праблемы расказваю, думаю, можа зразумее. А яна смяецца толькі. Кажа, што мае праблемы — гэта яе прэмія. Засудзілі мяне і ўсё забралі. Яшчэ мушу штраф плаціць ды пазыкі аддаваць. Як я ў Смаргоні прыеду? Што дзецим скажу?

Сабака, адчуўшы эмацыйны выбух, боль і роспач у голасе чалавека, кінуў есці і прытуліўся таму да ног. Чалавек хацеў пачасаць сабаку за вухам, але пачуў за плячамі афіцыёзны тон міліцэйскага загаду.

— Што, п’ем у публічным месцы? — у адзін голас закрычалі, выскачыўшыя як чорт з балота два міліцыянты. — Грамадзянін, ідзіце з намі. Такое беспакарана вам з рук не зыдзе.

— Хлопцы, праблемы ў мяне... — хацеў пачаць зноў свой аповед Міхась.

— Нас вашыя праблемы не цікавяць, — перабіў яго міліцыянт. — А не хочаце ісці добраахвотна — пойдзеце пад прымусам.

Міліцыянты ў імгненні закруцілі Міхасю руکі. Сабака хацеў бараніць свайго карміцеля. Нават забрахаў. Але, як дастаў нагой па мордзе і дубінай па галаве, лёг ля недаедзенай курыццы і сумна сачыў, як людзі валакуць некуды па снезе свайго двухногага брата. Цяпер ужо сабака нічога не разумеў у паводзінах людзей. „Сабачая ў таго чалавека доля” — падумаў бы ён, каб сабакі маглі думаць. А можа і могуць? Хто іх, сабакаў, ведае.